

# ГЕАГРАФІЯ


УДК 551.4 (476)

*Дз. А. Пацыкаўлік*

## ПЕРАДУМОВЫ ФАРМІРАВАННЯ КРАЯВЫХ ЛЕДНІКОВЫХ УТВАРЭННЯЎ АРШАНСКАГА ЎЗВЫШША

Сярод фундаментальных проблем ледніковага літамарфагенезу тэрыторыі Беларусі важнае месца займаюць пытанні фарміравання буйных краявых узвышшаў. Аднак палажэнні аб паходжанні такіх форм аргументаваны недастаткова. Краявыя ўтварэнні Аршанскага ўзвышша ўяўляюць сабой інфарматыўныя аб'екты геолаг-геамарфалагічнага даследаванія. Iх унікальнасць тлумачыцца становішчам на стыку розных араграфічных ланцугоў вобласці цэнтральна-беларускіх узвышшаў і град і Смаленска-Маскоўскага ўзвышша.

Размяшчэнне краявых ледніковых утварэнніяў Аршанскага ўзвышша было прадвызначана характерам будовы паверхні карэннага субстрату. У пэўнай меры ён адлюстроўвае сумарны вынік складанага фанеразойскага (даантрапагенавага) этапа гісторыі рэгіёну, даваючы прасачыцца узаемасувязь скульптурных і структурных форм даху фундамента і асобных, больш позніх геалагічных сістэм, а таксама правесці карэляацыю сучаснай паверхні з глыбіннымі структурамі [1]. Для ўзвышша характэрна звычайна прямая ўнаследаванасць дадатнымі і адмоўнымі формамі рэльефу, якія адпавядаюць элементам паверхні карэннага субстрату. Сувязь размеркавання магутнасцяў і будовы антрапагенавага покрыва з даантрапагенавым цокалем можа разглядацца як падстава для сцвярджэння аб вялікім уздзеянні падплейстацэ-навай паверхні на працэсы марфагенезу. Пры гэтым дах даантрапагенавых адкладаў з'яўляецца, перш за ёсё, арэнай разнастайнай дзеянасці плейстацэнавых абледзяненняў, якія актыўна фарміравалі рэльеф узвышша (мал.).



*Мал.* Схематычны геалагичны профіль плейстацэнавых адкладаў на Аршанскім узвышшы  
 1 — марена; 2 — пясок са жварам і гальмай; 3 — пясок з даменкамі гіністага матэрыва; 5 — гінны і сурлінкі азёрнага тыпу; 6 — міжледніковыя адклады: торф, гіцьня, сапралепіт;  
 7 — гіцьня, ліпопесецін; 8 — минералізація леднога; 9 — пачарні, склоўкі

Фарміраванне краевых ледніковых утварэнняў Аршанскаага ўзвышша ў большай ступені, чым акумуляцый і экзарацый, было прадвызначана гляцыятэктанічнымі працэсамі. Гэтыя працэсы актыўна выяўляліся тут як ва ўмовах унутранай зоны ледніковага покрыва ў стадыі максімальнага развіцця абледзяненняў, так і ў краявай зоне ў час дэгляцыяць. Гляцыятэктанічная дзеянасць заключалася пераважна ў стварэнні гляцыядынамічных структур, гляцыядыслакацый, катлавін выщіскання і інш. [2]. Гляцыягеннае разбурэнне парод і стварэнне парушэнняў працякала ў выніку ўзаемадзеяння ледніковага покрыва і яго субстрату. Развіцце ў ледніковым ложы падатлівых дэвонскіх парод, якія ляжаць на жореткім падмурку, і актыўнай разломнай зоны садзейнічала залаженню лагчын, адасабленню выступаў і ўзікненню ў іх розных гляцыягенных дэфармацый, што сведчыць аб працэсах эрозіі, дэнудацыі, ледніковай экзарацыі і карсту, што тут адбываліся.

Парушэнні, якія ствараліся актыўным ледніком на ўчастку Аршанскай упадзіны і ў разломнай зоне, прыводзілі да рэзкага павелічэння магутнасці адкладаў і афармлення касцяка ўзвышшаў.

Водна-ледніковыя працэсы ў межах ўзвышша выяўляліся на больш абмежаваных участках, аднак мелі значэнне ў афармленні зневінных схілаў макраформ, прыледніковых раёнін, краявога леднікова-флювіягляцыяльнага рэльефу і зафранタルных краевых утварэнняў. Па значнасці яны саступалі гляцыяструктурна-акумуляцыйнай дзеянасці леднікоў.

З назапашваннем к пачатку сожскага абледзянення вялікай колькасці падатлівага матэрыялу рэалізоўваліся геалагічныя перадумовы стварэння буйнога ўзвышша. Такім чынам, афармленне Аршанскаага ўзвышша як буйной формы рэльефу стала магчымым толькі ў канцы сярэдняга плейстацэну, пасля назапашвання водна-ледніковых і іншых адкладаў. Найбольш харектэрная асаблівасць зневінага выгляду ўзвышша абумоўлена дэградацыйным наступаннем сожскага ледніковага покрыва ў ашмянскую стадыю [3]. Магутныя складанадыслакаціраваныя формаўтваральныя тоўшчы комплексу ашмянскай стадыі стварылі цэнтральную сістэму канцавога градава-ўзгоркавага рэльефу Аршанскаага ўзвышша.

Набліжэнне падчас дэгляцыяць фронту паазерскага ледніковага покрыва на поўначы ўзвышша і расчляненне яго на лопасці вызначыла змяненне характару і месца працякання гляцыяструктурнага ўтварэння. Яно адбывалася ва ўсёй краявой паласе лопасцяў, міжлопасных зон і выяўлялася над марэннымі ўзвыш-

шамі ў пародах ложа пры дапамозе пераважна скібавых і складкавых гляцыядыслакацый. У выніку мабілізацыі мас асадкавых адкладаў, якая суправаджалася разрыўнымі парушэннямі і перамяшчэннем па насоўванням, утварыліся магутныя гляцыялахтонныя тоўшчы маргінальных канцавых марэн. На мяжы крайняга раслаўсяоджвання максімальнай (аршанскай) стадыі паазерскага абледзянення краявыя ўтварэнні ў выглядзе маргінальных марэн вылучаюцца ў восевай частцы Абалянскага ледніковага языка [4].

Выяўленыя заканамернасці будовы формаўтваральных адкладаў краевых ледніковых утварэнняў Аршанскага ўзвышша яшчэ недастаткова раскрываюць асаблівасці яго марфагенезу, што патрабуе далейшых даследаванняў. Найбольш актуальнымі пытаннямі застаюцца: высвятленне прынцыповых асаблівасцяў будовы і марфалогіі ўсіх форм рэльефу краевой зоны, вывучэнне асноўных асаблівасцяў механізма фарміравання і распаўсяоджвання канцавых марэн напору, класіфікацыя краевых марэн і вызначэнне іх ролі ва ўтварэнні форм рэльефу, а таксама аргументаванне працэсу фарміравання макраформ асноўнай краевой зоны. Вырашэнне гэтых задач будзе садзейнічаць стварэнню канцепцыі марфагенезу форм рэльефу ва ўмовах Аршанскага ўзвышша.

### *Lітаратура*

1. Геология антропогена Белоруссии / Э. А. Левков, А. В. Матвеев, Н. А. Махнач и др. Мин., 1973.
2. Левков Э. А. Гляциотектоника. Мин., 1980.
3. Межуева В. В. Условия формирования краевых ледниковых образований Оршанской возвышенности // Краевые образования материковых оледенений. Мин., 1990. С. 101—102.
4. Величкевич Ф. Ю., Санько А. Ф. Материалы стратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Оршанской возвышенности. Докл. зап. Мин., 1996.

### *SUMMARY*

*In the given article preconditions of formation of regional glacial Orshanskaya of height, feature of their accommodation and structure that has the big value for knowledge of the general laws of formation of glacial relief of a regional zone on the territory of Belarus are analyzed.*